

№10

Адукацыя і Выхаванне

1999

Б Р А І
М А Р І
Н У М А Р І
У

Маральныя каштоўнасці
і нормы ў культуры
грамадства

Сістэмны анализ
прафесійнай дзейнасці
педагога

Адораныя дзеці:
нацыянальны рэсурс
і прыярытэт

Інавацыі ў сусветнай
педагогіцы
(кніга ў часопісе)



Агукацыя і
Выхаванне

Гісторыя сусветнай і айчыннай науки



В.С.Болбас

Таленавіты вучоны, здольны арганізатар

Беларуская зямля ўзгадавала шмат таленавітых людзей, імёны якіх залатымі літарамі ўпісаны ў гісторыю цывілізацыі. Да ліку лепшых прадстаўнікоў нашага народа з поўным правам можна аднесці знакамітага вучонага, першага айчыннага астранома, актыўнага рэфарматара і арганізатара народнай асьветы другой паловы XVIII — пачатку XIX ст. Марціна Пачобута-Адляніцкага. Пра яго — гэты матэрыял.

Народзіўся Марцін Пачобут 19 (30) верасня 1728 г. у радавітай, але збяднелай шляхецкай сям'і ў маёнтку Пачобудзе вёскі Саломенка былой Горніцкай воласці (зраз Капшёўскі сельсавет Гродзенскага раёна). У час першапачатковай дамашнія адукацыі бацькі зуважылі ў хлопчыка надзвычайнага здольнасці да навукі і ў 1738 г. аддалі яго ў Гродзенскі езуіцкі калегіум. У гэтай навучальнай установе інтэрнатнага тыпу езуіты імкнуліся даць сярэднюю адукацыю агульнаеўрапейскага ўзору. Пасля сямі гадоў вучобы Марцін у ліку лепшых выпускнікоў калегіума паступае ў Віленскую езуіцкую акадэмію. Малады чалавек вырашае прысвяціць сваё жыццё навуцы і асвяце.

Пасля заканчэння вышэйшай навучальнай установы юнак працуе настаўнікам у Полацку. Імкненне да папаўнення ведаў падштурхоўвае яго працягваць адукцыю. Марцін едзе ў Прагу, дзе ў старажытным універсітэце Еўропы вывучае грэчаскую мову і матэматыку. Пасля вяртання ў 1756 г. на радзіму ён прызначаецца на пасаду прафесара грэчаскай мовы Віленскай акадэміі.

Праца ў акадэміі якраз прыпадае на перыяд шырокага распаўсюджвання ідэй эпохі Асветніцтва. Як і іншыя асветнікі таго часу, М.Пачобут лічыў, што глыбокое спасціжэнне законаў прыроды дапаможа ўсвядоміць заканамернасці і асноўныя напрамкі грамадскага ўладкавання. А значыць, з дапамогай асветы можна будзе пера-

ўтварыць увесь свет. Шырокая дасведчанасць у дакладных і прыродазнаўчых навуках дазваляла маладому выкладчыку ўключаць у свае лекцыі звесткі з геаграфіі, астрономіі, прыродазнаўства.

З мэтай актыўізацыі навукова-даследчай дзейнасці М.Пачобут схіляе кіраўніцтва акадэміі за планаваць стварэнне ўласнай астронамічнай абсерваторыі. У 1761 г. ён накіроўваецца ў замежную камандзіроўку для паглыбленага вывучэння астрономіі і набыцця абсталівання для будучай абсерваторыі. На працягу трох гадоў удасканальваў веды ў Германіі, Італіі і Францыі. Некаторыя вынікі яго першых астронамічных назіранняў у абсерваторыях Марселя, Авіньёна і Неапалі былі апублікаваны ў 1763 г. французскім астрономам Э.А.Паліянам у кнізе “Мірны дагавор паміж Дэкартам і Ньютанам”. Вярнуўшыся ў Віленскую акадэмію, М.Пачобут становіцца прафесарам астрономіі і матэматыкі.

У 1765 г. здзяйсняеца мара вучонага — пры акадэміі ствараеца цудоўна аbstаліваная астронамічна абсерваторыя. М.Пачобут прызначаны яе дырэктарам (гэтую пасаду ён займаў да 1807 г.). Таленавіты вучоны і здольны арганізтар стварыў дружны, працаздольны калектыв, сапраўдную навуковую школу, якая ўнесла істотны ўклад у развіццё астронамічнай навукі. З 1769 г. у Віленскай акадэміі арганізующа пасяяныя назіранні і вывучэнне зорнага неба. Ход даследаванняў падрабязна апісваўся ў «Журналах

назіранняў” (“Chaiers des observationis”). Каштоўныя навуковы матэрыял склаў некалькі дзесяткаў тамоў. Лёс іх досьць складаны. Як адзначаюць навукоўцы, яны беражліва захоўваліся паплечнікамі і людзьмі, якія працягвалі справу М.Пачобута. Частка матэрыялаў, верагодна, загінула ў час пажару, што здарыўся ў абсерваторыі. Пасля закрыцця ў 1832 г. Віленскай акадэміі “Журналы назіранняў” былі вывезены ў Пецярбург, дзе пасля доўгіх блуканняў па розных інстытуціях нарэшце трапілі ў Пулкайскую абсерваторию. У арганізацыі іх захаванасці непасрэдна ўдзельнічаў знакаміты рускі астроном В.Я.Струве. У 1941 г. матэрыялы былі перададзены ў Архіў Акадэміі навук СССР у Ленінградзе (зразу Санкт-Пецярбург), дзе знаходзяцца і цяпер.

Сучасны беларускі вучоны Э.Дарашэвіч, які непасрэдна вывучаў матэрыялы даследавання Віленскай астронамічнай абсерваторыі, адзначае апантанасць, навуковы фанатызм М.Пачобута. Па яго сведчанні, у журналах няма ніводнага дня, калі б не фіксаваліся назіранні М.Пачобута і яго памочнікаў за зорным небам. Там крок за крокам можна прасачыць, як рабіліся спробы эмпірычным шляхам пранікнуць у таямніцы Сусвету. Так, у 1772 г. М.Пачобут заўважыў некалькі невядомых дагэтуль зорак, якія не былі ўнесены ні ў адзін астронамічны атлас. На працягу двух гадоў дэталёва і скрупулёзна вядзенца вывучэнне дадзенага месца нябеснай сферы. Нарэшце М.Пачобуту з дапамогай Ю.Міцкевіча і А.Стржэцкага ўдаецца знайсці зоркавую асацыяцію. Пасля ўдакладнення каардынат, супастаўлення вынікаў шматлікіх назіранняў 9 жніўня 1773 г. астрономы фіксуюць яе адкрыццё. Новае сузор'е вучоныя назвалі Каракаўскі Цялец з-за падабенства з сузор'ем Цяльца Задыякальнага і ў гонар караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага (у літаратуры часта сустракаецца і назва Цялец Панятоўскага). Вынікі гэтай працы былі апублікаваны даследчыкамі ў 1777 г. у кнізе, выдадзенай у Вільні.

Дадзенае адкрыццё было прызнана сусветнай астронамічнай навукай. Яно зацверджана Парыжскай акадэміяй навук, дзе ў 1778 г. М.Пачобуту выбіраецца членам-карэспандэнтам. Пазней ён становіцца членам Лонданскага астронамічнага таварыства.

Навуковая школа М.Пачобута становіцца вядомай у Еўропе. Яна падтрымлівае контакты з навукоўцамі іншых краін. Асабліва плённым было супрацоўніцтва з астронамічнай абсерваторыяй Krakаўскага універсітэта, якой кіраваў вядомы польскі астроном і матэматык Ян Снядэцкі. Дарэчы, менавіта ён працягваў справу М.Пачобута, калі з 1807 па 1828 г. узначальваў Віленскую абсерваторию.

М.Пачобут падзяляў ідэю аб існаванні мнóstva сусветаў і падтрымліваў гіпотэзу наkonту іх планетарнай пабудовы. Аналізуочы ідэю англійскага астронома Вільяма Гертэля аб руху Сонечнай сістэмы адносна іншых сусветаў, беларускі вучоны заклікаў усіх даследчыкаў арганізаваць сумеснымі намаганнямі доўгатэрміновую сістэматычную астронамічную назіранні. Штодзённа супрацоўнікі абсерваторыі М.Пачобута сачылі за планетамі Сонечнай сістэмы, становішчам сузор'яў, рухам нябесных цел. Вывучаліся плямы на Сонцы, сонечныя і месячныя зацьменні. Даследаваліся перамяшчэнні камет, спадарожнікаў планет. Вызначаліся і ўдакладняліся геаграфічныя каардынаты асобных пунктаў зямной паверхні, у прыватнасці гарадоў Вільня, Гродна і інш. У 1793 г. было арганізавана комплекснае даследаванне сонечнага зацьмення, якое адначасова з розных гарадоў назіралі вучоныя з Віленскай і Krakаўскай астронамічных абсерваторый. На падставе гэтых матэрыялаў была выдадзена арыгінальная праца “Разлік гродзенскіх назіранняў зацьмення Сонца, які правялі Пачобут і Снядэцкі 3 верасня 1793 г.”.

Вынікі, атрыманыя ў Віленскай абсерваторыі, выкарыстоўваліся ў фундаментальных навуковых працах замежных вучоных. Вядомы французскі астроном Ж.Ж.Лаланду, абапіраючыся на разлікі віленскіх даследчыкаў, склаў шэраг астронамічных табліц. У сваёй кнізе “Астронамічная бібліяграфія разам з гісторыяй астрономіі ад 1781 да 1802” ён даў высокую ацэнку навуковай школе М.Пачобута, адзначыўшы яе важкі ўклад у развіццё астрономіі. Імя выдатнага айчыннага вучонага ўпамінаецца і ў паэме Адама Міцкевіча “Пан Тадэуш”.

М.Пачобут быў не толькі таленавітym вучоным-астрономам, але і актыўным арганізаторам асветы ў родным краі. Апошняя чвэрць XVIII ст. увайшла ў гісторыю адукцыі на беларускіх землях як перыяд радыкальных школьных рэформ. У 1773 г. упершыню ў Еўропе на тэрыторыі Рэчы Паспалітай дзяржава пазбаўляе царкву манаполіі на асвету. Ствараецца прынцыпова новы орган кіраўніцтва адукцыяй — Эдукацыйная камісія (правобраз будучых міністэрстваў народнай асветы). Робіцца спроба пабудаваць адзіную цэнтралізаваную сістэму народнай асветы. На землях Вялікага княства Літоўскага навуковае, метадычнае і арганізацыйнае кіраўніцтва асветай ускладаецца на Віленскую акадэмію, якая рэарганізуецца ў Галоўную школу ВКЛ.

Менавіта ў гэты перыяд кіраўніцтва Галоўнай школай даручаецца М.Пачобуту. На пасадзе рэктара ён працаваў 23 гады. Гэта прытым, што кожныя 4 гады рэктар выбіраўся спецыяльным саветам, куды ўваходзілі ўсе прафесары,

прадстаўнікі ад студэнтаў розных факультэтаў і нават ад вучняў сярэдняй школы, утворанай пры вышэйшай навучальнай установе. З імем М.Пачобута звязана шмат дэмакратычных пераўтварэнняў, у прыватнасці шырокая выбіральнасць прафесарска-выкладчыцкага саставу, уключаючы рэктарат. Для непасрэднага кіраўніцтва выкладчыцкай і навуковай дзейнасцю ў Галоўнай школе ствараюцца дзве калегі — фізічных навук (медыцыны, прыродазнаўства, матэматыкі) і маральных (тэалогіі, філасофіі, гісторыі, літаратуры і права), надзеленыя шырокімі паўнамоцтвамі.

У аснове арганізацыі школьніх рэформ пад кіраўніцтвам Эдукацыйнай камісіі ляжаў “Статут, прадпісаны камісіяй народнай асветы для акадэміі і школ Рэчы Паспалітай”. У распрацоўцы гэтага документа актыўны ўдзел браў і М.Пачобут. Пасля падрыхтоўкі праекта Статута ў 1781 г. ён наладжваў праверкі (візітацыі) акруговых, падакруговых і парафіяльных школ Вялікага княства Літоўскага, сустрэчы з настаўнікамі. На месцах абмяркоўваліся і ўзгадняліся асобныя палажэнні будучага нарматыўнага акта, удакладнялася яго адпаведнасць рэальнаму стану асветы. Рэктар асабіста наведваў акруговыя і падакруговыя школы, дэталёва знаёміўся з арганізацыяй іх дзейнасці. Пасля больш чым года такої працы М.Пачобут стварае спецыяльную камісію, якая на працягу шасці тыдняў на штодзённых пасяджэннях абагульняла атрыманыя матэрыялы, і ў 1783 г. Статут быў зацверджаны і надрукаваны.

Як рэктар Галоўнай школы М.Пачобут непасрэдна кіраваў правядзеннем школьніх рэформ на тэрыторыі ВКЛ. На беларускіх землях адкрылася больш за 20 школ, якія давалі сярэднюю адукацыю, а таксама значная колькасць вялікіх і малых прафесіянальных школ. Істотна мянляец-

ца змест навучання. Павялічваеца ўдзельная вага прыродазнаўчых предметаў і дакладных наўук. Асноўным прынцыпам пабудовы новай сістэмы асветы становіцца сувязь школы з жыццём. Уся адукацыйная палітыка падпарадкоўваецца мэце фармавання высокамаральнай асобы.

М.Пачобут быў узорам дасканалай падрыхтоўкі вучонага адначасова ў гуманітарнай сферы, у прыродазнаўчых і дакладных наўуках. Поспехі яго астронамічнай працы ў многім вызначаліся глыбокім веданнем матэматыкі. У прыватнасці, яму належыць грунтоўная праца “Пачатак геаметрыі”. Справаваў свае сілы і ў літаратурнай дзейнасці: пісаў вершы на рускай і лацінскай мовах, публіцыстычныя артыкулы. На ўрачыстасцях, прысвячаных адкрыццю Віленскага ўніверсітэта, прагучала яго ода, якая ўсхвальляла адукацыю і навуку, заклікала адмовіцца ад злобы, спусташальных войнаў і скіраваць грамадскія намаганні на развіццё народнай асветы.

У сваіх светапоглядных уяўленнях, якія грунтаваліся на прызнанні вырашальнай ролі законаў прыроды, М.Пачобут набліжаўся да натуралистычных і матэрыялістычных ідэй. Усё свядомае жыццё ён займаўся распаўсюджваннем і папулярызацыяй прыродазнаўчых ведаў, у тым ліку і праз публікацыі ў газетах і часопісах (“Kalendarz Wilenski”, “Kurier Litewski” і інш.).

Жыццёвымі шляхамі Марціна Пачобута скончыўся 9 (20) лютага 1810 г. Але справу выдатнага вучонага працягвалі яго паплечнікі і вучні. Яго дзейнасць і творчасць аказалі вялікі ўплыў на фармаванне светапогляду такіх вучоных, як В.Карчэўскі, П.Славінскі, А.Шагін, А.Доўгірд, М.Глушневіч і інш. І ў сёняшніх дасягненнях навукі і адукацыі Беларусі адчуваеца ўклад першапраходцаў, сярод якіх пачэснае месца належыць М.Пачобуту.

